

РАШЭННЕ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА
1 сакавіка 2018 г. № 734

**Аб тарыфах на паслугі па водазабеспячэнні,
водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца
юрыдычным асобам, а таксама фізічным асобам
(у тым ліку індывідуальным прадпрымальнікам),
якія эксплуатаюць нежылыя памяшканні**

На падставе падпункта 2.1 пункта 2 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 лютага 2011 г. № 72 «Аб некаторых пытаннях рэгулявання цэн (тарыфаў) у Рэспубліцы Беларусь» і пункта 4 Палажэння аб парадку індэксацыі тарыфаў (цэн) на камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца юрыдычным асобам арганізацыямі сістэмы Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 лютага 2014 г. № 175, Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт **ВЫРАШЫЎ**:

1. Устанавіць пры курсе беларускага рубля ў адносінах да долара ЗША 2,0379: 1: тарыфы на паслугі па водазабеспячэнні, водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца камунальным унітарным вытворчым прадпрыемствам «Мінскводаканал» юрыдычным асобам, а таксама фізічным асобам (у тым ліку індывідуальным прадпрымальнікам), якія эксплуатаюць нежылыя памяшканні, згодна з дадаткам 1;

тарыфы на паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца прадпрыемствамі, якія ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання «Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама», юрыдычным асобам, за выключэннем названых у абзацы чацвёртым гэтага пункта, і індывідуальным прадпрымальнікам у памеры 0,2022 беларускага рубля (без падатку на дададзены кошт) за 1 кубічны метр паверхневых сцёкавых вод і 0,2862 беларускага рубля (без падатку на дададзены кошт) за 1 кубічны метр вытворчых сцёкавых вод;

тарыфы на паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца прадпрыемствамі, што ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання «Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама», юрыдычным асобам - прадпрыемствам водаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі з гадавым аб'ёмам скіду вытворчых сцёкавых вод звыш 2000 тысяч кубічных метраў у год у памеры 0,1431 беларускага рубля (без падатку на дададзены кошт) за 1 кубічны метр вытворчых сцёкавых вод;

тарыфы на паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі) з перавышэннем дапушчальных канцэнтрацый забруджвальных рэчываў і (або) адхіленнем ад устаноўленых дыяпазонаў, якія аказваюцца прадпрыемствамі, што ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання «Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама», юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам, згодна з дадаткам 2;

удзельную вагу выдаткаў паліўна-энергетычных рэсурсаў у выдатках на прадастаўленне камунальных паслуг юрыдычным асобам: па пітным водазабеспячэнні - 28,1 працэнта; па тэхнічным водазабеспячэнні - 30,6 працэнта; па водаадвядзенні (каналізацыі) - 24,7 працэнта.

2. Прызнаць, што страцілі сілу:

рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 4 снежня 2015 г. № 3355 «Аб тарыфах на паслугі па водазабеспячэнні, водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца юрыдычным асобам, а таксама фізічным асобам (у тым ліку індывідуальным прадпрымальнікам), якія эксплуатаюць нежылыя памяшканні» (Нацыянальны прававы Інтэрнэт -партал Рэспублікі Беларусь, 18.12.2015, 9/73948);

рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 24 чэрвеня 2016 г. № 1823 «Аб унясенні змянення ў рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 4 снежня 2015 г. № 3355» (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 05.07.2016, 9/77362);

рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 30 верасня 2016 г. № 2872 «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 4 снежня 2015 г. № 3355 і прызнанні страты сілы рашэнняў Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта» (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 26.10.2016, 9/79183);

рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 21 лютага 2017 г. № 546 «Аб унясенні змяненняў у рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 4 снежня 2015 г. № 3355» (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 11.03.2017, 9/82155);

рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 20 красавіка 2017 г. № 1365 «Аб унясенні змяненняў у рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 4 снежня 2015 г. № 3355» (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 18.05.2017, 9/83288).

3. Кантроль за выкананнем дадзенага рашэння ўскласці на намесніка старшыні Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта па кірунку дзейнасці.

4. Гэта рашэнне падлягае абнародаванню (апублікаванню) у газеце «Мінскі кур'ер».

5. Гэта рашэнне ўступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.

Старшыня

А.В.Шорац

Кіраўнік справам

Г.М. Мацельская

**Дадатак 1 да рашэння
Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэта
01.02.2018 № 734**

Тарыфы на паслугі па водазабеспячэнні, водаадвядзенні (каналізацыі), якія аказваюцца камунальным унітарным вытворчым прадпрыемствам «Мінскводаканал» юрыдычным асобам, а таксама фізічным асобам (у тым ліку індывідuallyным прадпрымальнікам), якія эксплуатауюць нежылыя памяшканні

№ п/	Найменне спажыўца	Тарыфы ў беларускіх рублях за 1 кубічны метр, без падатку на дададзены кошт		
		водазабеспячэнне		водаадвядзенне (каналізацыя)
		вада пітная	вада тэхнічная	
1	Камунальнае ўнітарнае прадпрыемства лазневай гаспадаркі «Гарадскія лазні»	0,8925	-	0,5938
2	Камунальнае ўнітарнае прадпрыемства бытавога абслугоўвання насельніцтва і эксплуатацыі будынкаў УП «БЫТЭКС» (лазня № 9)	0,8925		0,5938
3	Камунальнае культурна-спартыўнае ўнітарнае прадпрыемства «Аква-Мінск»	0,8925	—	0,7111
4	Грамадскае аб'яднанне «Беларускі саюз мастакоў»	0,8925	—	0,5938
5	Садаводчыя таварыствы	0,8925	—	0,5938
6	Прыватная сацыяльна-педагагічная ўстанова адукацыі «SOS - Дзіцячая вёска Бараўляны»	0,8053		0,5398
7	Мінскае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства электраэнергетыкі «Мінскэнерга» (філіял «Мінская ЦЭЦ-3»)	1,0356	0,4025	0,7111
8	Вытворцы алкагольных, безалкагольных, слабаалкагольных напояў і піва, якія выкарыстоўваюць ваду пры іх вытворчасці	4,1373		0,7111
9	Камунальнае даччынае вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «Водаканал Мінскага раёна» (дзяржаўнае прадпрыемства «Водаканал Мінскага раёна»)	0,6400		0,4900
10	Адкрытае акцыянернае таварыства «Крыніца»: для вытворчасці алкагольных, безалкагольных, слабаалкагольных напояў і піва для іншых патрэб	3,9420 0,9597	—	0,7111
11	Іншыя спажыўцы - юрыдычныя асобы, а таксама фізічныя асобы (у тым ліку індывідuallyныя прадпрымальнікі), якія эксплуатауюць нежылыя памяшканні, за выключэннем асоб, названых у пунктах 1-10 гэтага дадатка	1,0356	0,4360	0,7111

Дадатак 2 да рашэння
Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэта
01.02.2018 № 734

Тарыфы на паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі) з перавышэннем дапушчальных канцэнтрацый забруджвальных рэчываў і (або) адхіленнем ад устаноўленых дыяпазнаў, якія аказваюцца прадпрыемствамі, што ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання «Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама», юрыдычным асобам і індыўідуальным прадпрыемствам

Найменне паслуг	Найменне забруджвальнага рэчыва	Адзінка вымярэння	Тарыф у беларускіх рублях за 1 кубічны метр без падатку на дададзены кошт	Узровень перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі, адхіленні ад устаноўленых дыяпазнаў	Тарыф у беларускіх рублях за 1 кубічны метр без падатку на дададзены кошт	Узровень перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі, адхіленні ад устаноўленых дыяпазнаў	Тарыф у беларускіх рублях за 1 кубічны метр без падатку на дададзены кошт	Узровень перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі, адхіленні ад устаноўленых дыяпазнаў	Тарыф у беларускіх рублях за 1 кубічны метр без падатку на дададзены кошт	Узровень перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі, адхіленні ад устаноўленых дыяпазнаў	Тарыф у беларускіх рублях за 1 кубічны метр без падатку на дададзены кошт
Паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі) паверхневых сцёкавых вод, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індыўідуальным прадпрыемствам	Нафтапра-дукты	мг/дм ³	0,2022	больш за 0,3 да 0,6	0,4044	больш за 0,6 да 0,9	0,6066	больш за 0,9 да 1,2	0,8088	больш за 1,2	1,011
	Суспензіўныя рэчывы	мг/дм ³	0,2022	больш за 20 да 40	0,4044	больш за 40 да 60	0,6066	больш за 60 да 80	0,8088	больш за 80	1,011
	рН	адзінкі рН	0,2022	±0,5	0,4044	±1	0,6066	±1,5	0,8088	±2	1,011
Паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі) вытворчых сцёкавых вод, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індыўідуальным прадпрыемствам	Нафтапрадукты	мг/дм ³	0,2862	больш за 0,3 да 0,6	0,5724	больш за 0,6 да 0,9	0,8586	больш за 0,9 да 1,2	1,1448	больш за 1,2	1,431
	Суспензіўныя рэчывы	мг/дм ³	0,2862	больш за 20 да 40	0,5724	больш за 40 да 60	0,8586	больш за 60 да 80	1,1448	больш за 80	1,431
	рН	адзінкі рН	0,2862	±0,5	0,5724	±1	0,8586	±1,5	1,1448	±2	1,431

Паслугі па водаадвядзенні (каналізацыі) вытворчых сцёкавых вод, якія аказваюцца юрыдычным асобам - прадпрыемствам водаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі з гадавым аб'ёмам скіду звыш 2000 тысяч кубічных метраў у год	Нафтапра-дукты	мг/дм ³	0,1431	больш за 0,3 да 0,6	0,2862	больш за 0,6 да 0,9	0,4293	больш за 0,9 да 1,2	0,5724	больш за 1,2	0,7155
	Суспензіўныя рэчывы	мг/дм ³	0,1431	больш за 20 да 40	0,2862	больш за 40 да 60	0,4293	больш за 60 да 80	0,5724	больш за 80	0,7155
	рН	адзінкі рН	0,1431	±0,5	0,2862	±1	0,4293	±1,5	0,5724	±2	0,7155